

Сёння нацыянальная зборная Беларусі па футболе, як і большасць еўрапейскіх каманд, пачне здаваць вясеннюю адборачную «сесію» — з 7 верасня 2007 года пачынаецца заключны кваліфікацыйны этап, які працягнецца крыху больш за два месяцы.

Ці атрымаецца ў новага настаяцкага беларускага прадоўжыць пераможны пачынаў таварыскага выйгрышу з лікам 2:1 у Ізраіля? На прэс-канферэнцыі з беларускімі і румынскімі журналістамі, якая папярэднічала сённяшняму матчу, 59-гадовы нямецкі коуч падкрэсліў, што беларускія футбалісты добра падрыхтаваны да гульні з румынамі і настроены аптымістычна.

Ці настройваў спадар Штанге ігракоў беларускай зборнай на пераможны фініш з 5 адборачных сустрэч, якія засталіся прывесці Беларусі, з мэтай усё ж прабыцца на фінал ЧЕ-2008? Паводле яго слоў, такую задачу ставіць зараз, калі ідзе фарміраванне каманды з курсам на амальдаўнае і прывіваецца нова псіхалогія, ніхто не ставіць — гэта нагадала б папулярны чыноўнік.

Аляксандр Глеб, які разам з Віталем Радзівонавым склаў кампанію Штанге на прэс-канферэнцыі, сказаў, што, нягледзячы на перанесеную англію, збіраецца згуляць з румынамі і як капітан дапамагчы сваёй камандзе. Нягледзячы на тое, падкрэсліў паўабаронца англійскага «Арсенала», што румыны — гэта моцная каманда і фаварыт групы, беларусы выступаюць у родных сценах і хочучы перамагчы саперніка.

Турнірныя становішча каманд групы «С»

	Г	В	П	М	А	
1. Румынія	7	5	2	0	14-4	17
2. Балгарыя	7	4	3	0	11-4	15
3. Галандыя	6	4	2	0	8-2	14
4. Албанія	7	2	3	2	8-6	9
5. Беларусь	2	2	1	4	10-15	7
6. Славенія	7	1	1	5	5-12	4
7. Люксембург	7	0	7	1	1-14	0

У гэты ж дзень у групе «С» прайдуць яшчэ дзве сустрэчы: Галандыя — Беларусь, Люксембург — Славенія.

Увоглю ж у Еўропе ў сямі адборачных гуках адбуцца 20 матчаў. Найбольш шчыравы з іх: Партугалія — Польшча (група «А»), Італія — Францыя (група «В»), Уэльс — Германія (група «D»).

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.

Інтэр-пол МАЦІ Выхоўвала сына. 61-ГАДОВАГА Жыхарка сіцылійскага горада Кальтаджыроне вырашыла заняцца выхаваннем сына. Метады ў маці аказаліся даволі суровыя.

Яна забрала ў яго ключы ад дома, перастала даваць яму грошы і прывяла ў паліцэйскі ўчастак горада з-за таго, што сын затрымаваўся дапазна. Трэба сказаць, што апамтавалася маці даволі позна — яе сыну стукнуў 61 год.

Яна ў сваю чаргу паскардзіла на тое, што маці дае яму няшмат грошай і дранна рыхтуе яго, воль ён і бунтуе. У спрэчку, якую сямейка пачала ў паліцэйскім участку, сіцылійка прыгразала пабіць сына за непааслухнанасць. У адказ ён заявіў, што тады наогул збяжыць з дому.

ПАЖАРНЫЯ ПАМЫЛІЛІСЯ... Жыхар амерыканскага горада Брайнтры, штат Масачусетс, падаў у суд на кампенсцыю ўрон, нанесенага яго дому мясцовай пажарнай камандай.

На вахачу ўздзіўленага гаспадар пажарныя, якія пад'ехалі да яго дома, пачалі заліваць жыллі пенай, ламаць сцены. Толькі пасля разбору высветлілася прычына «вандалізму». Пажарныя, якія праводзілі планавыя выцненні, проста памыліліся адрасам і «наздзекаваліся» не над тым асяродком. У выніку «намылілі» ў сценах былі прасіраваны дзіры, якія прывялі да абвалу. Будынак, аддадзены на разарванне пажарным, знаходзіўся ў некалькіх кварталах ад пацярпелага дома.

Ён быў прызначаны для зносу, гэтым яго ўладальнік дазваляў пажарнай камандзе на ім папрактыкавацца. Нягледзячы на тое, што дом істна знаходзіўся ў стадыі рамонту, яго гаспадар усё роўна прабуе грошы за разбурання сценаў.

Аляксандр ГЛЕБ, які разам з Віталем Радзівонавым склаў кампанію Штанге на прэс-канферэнцыі, сказаў, што, нягледзячы на перанесеную англію, збіраецца згуляць з румынамі і як капітан дапамагчы сваёй камандзе.

МІНСК МОГ СТАЦЬ ГОРАДАМ-ГЕРОЕМ АМАЛЬ НА 30 ГАДОЎ РАНЕЙ — ЯШЧЭ Ў ПЕРАМОЖНЫМ 1945-М?

З'яўленне ў грамадскім жыцці асабліва значных дзяржаўных узнагарод заўсёды мае нейкія свае хвалючыя падрабязнасці. У ліку такіх з'яў асобае месца належыць прысваенню Мінску ганаровага звання «Горад-герой».

Ідэя ўзнагароджання ўзнікла яшчэ ў маі 1945 года. Першымі гарадамі-героямі сталі Ленінград (зараз Санкт-Пецярбург), Сталінград (Валгаград), Севастопаль, Адэса (усе — згодна з загадам Вярхоўнага галоўнакамандуючага І. Сталіна ад 1 мая 1945 г.). У вуснай форме «прэзэнціі» Мінска на пятае месца выказалі кіраўнікі Мінскай вобласці Герой Саюзнага Саюза В.І. Казлоў і Р.Н. Мачулскі, кіраўнікі Мінска — І.А. Бельскі і І.П. Паромчык. Першаму сакратару ЦК Кампартыі Беларусі, старшыні СНК БССР П.К. Панамарэву яны здаліся слухнымі. Тым больш што 6 мая 1945 г. у Злучаных Штатах Амерыкі разам з іншымі дэлегацыямі працу па стварэнню Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пачала і беларуская група. Прадстаўнік «Звязды» пісьменнік Міхась Лынькоў з захапленнем пісаў тады з-за акіяна не толькі аб дзейнасці беларусаў, але і аб паважлівых адносінах да Беларускай ССР за яе важкі ўклад у перамогу над фашызмам.

Узнагароджанне Мінска яшчэ больш замацоўвала б міжнародны аўтарытэт рэспублікі. Персанальны заслугі беларускай сталіцы ў гады Вялікай Айчыннай вайны ініцыятыўны ўзнагароджання пералічылі ў спецыяльна падрыхтаваных матэрыялах на імя П.К. Панамарэві. У дзевядзі, у прыватнасці, паведамлялася аб зрыне мінскімі падполшчыкамі і партызанамі планаў нямецкага камандавання перакінуць пад Маскву буйныя вайсковыя злучэнні з поўдня еўрапейскай часткі былага СССР, аб выхадзе ў суровыя умовы падполля беларускіх газет «Звязда» і «Чырвоная змена», аб забойстве ў сваёй сталіцы ў цэнтры Мінска намесніка Гітлера генеральнага камісара Беларусі Вільгельма Кубэ, аб пібелі ад партызанскай міны 22 чэрвеня 1943 г. у гарадскім тэатры 30 фашыстаў, аб 40 дыверсіях толькі адной маладзёжнай падпольнай групы Мікалая Кедышкі і г.д.

Асновы інфармацыі склаў звесткі нязвыш падпольных груп і арганізацый, дзённымі баявымі дзеяннямі партызанскіх атрадаў і брыгад, утвораных з удзелам мінскіх патры-



Фота Анатолія КЛЕШЧУКА.

ётаў, іх гарадскога падполнага цэнтры на чале з І.К. Кавалевічам. Некалкі падполшчыкаў (І.І. Борсук, К.С. Ляшчын і інш.) да таго моманту атрымалі свае першыя ордэны і медалі. У чэрвені 1945 г. Мінскай вобласці, але аб'ектыўна рэалізацыя легла на стол Панамарэву. Гэта значыць, што Мінск мог стаць горадам-героем ужо летам—восенню 1945 г.

Але ў справу ўмяшаліся кіраўнікі саюзнага НКВС — Берыя, Абакумаў, Кабулаў. З іх санкцыяў ўжо ў ліпені 1944 г. арыштоўваецца шэраг мінчан, у тым ліку і падполшчыкаў, частка з якіх па неправераных даных была абвінавачаная ў супрацоўніцтве з ворагам. Зварот у Крэмль набыў такім чынам, неабсячаны характар. Дакументы давялося пакласці «пад сукно». Панамарэнка нібыта пры гэтым сказаў: «Заслугі Мінска ў вайне вялікія, але патрабен час для іх поўнай і аб'ектыўнай ацэнкі».

Амаль 10 гадоў ваенная гісторыя Мінска афіцыйна нідзе не разглядалася. Аднай з прычын гэтага з'яўляліся цяжкія праблемы ў эканоміцы. Разбураўне беларускай сталіцы было такім вялікім, што горад праглядаўся наскрэзь. Але амаль кожнай вясною знікалі цэны на прадукты харчавання і пра-

ларусь загісы гутарак Мазурава з Панамарэнкам, якія адбыліся ў пачатку 80-х гадоў. Яны малюць жорсткую карціну крамлёўскіх інтрыг, якія тычыліся ў розныя гады не толькі кадравай палітыкі, але і ваенных падзей. І тым не менш Мінск хутка зноў апынуўся на «верхні» ўзнагародных спіраў. На вуліцы стаўя красавік 1965 г. На гэты раз ініцыятыва прыйшла з Масквы ў выглядзе тэлефонага званка Л.І. Брэжнева П.М. Машэраву. Беларускі лідар атрымаў прапанову прыняць удзел у другім масавым узнагароджанні белых партызан і падполшчыкаў у сувязі з 20-й гадавінай Перамогі саўскага народа над фашыскай Германіяй. Ніхто ў Беларусі не сумняваўся ў паспяховым завяршэнні на гэты раз узнагароднай «дысіе» Мінска. Але справа інакш абвясціла другая сакратарка ЦК КПСС, намесніца Брэжнева — М.В. Падгорнага. Па ўспамінах сведкаў і ўдзельнікаў тых падзей, яны вельмі не хацеліся, каб невялікая па памерах Беларусь абшліла яго роллю Украіны па колькасці вышэйшых узнагарод. (У тыя дні Брэжчэўка крэпасць атрымаў ганаровае званне «Крэпасць-герой»). Не прайшлі ў Маскве і некаторыя іншыя мінскія прапановы. Так безвынікова скончыліся і гэты этап у гісторыі прысваення Мінску высокай узнагароды.

Доўгачаканая падзея адбылася толькі на фоне падрыхтоўкі да 30-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. Раўна з іншымі дзясяцімі сваю станаўчую роллю ў гэтым грамадскім працэсе адгравіраваў вядомы беларускі пісьменнік І.П. Шамякін, І.П. Мележ, І.Я. Навуменка, І.Г. Чыгрынаў, П.М. Машэраў у той час прымалі амаль асабісты ўдзел у стварэнні шэрагу творчых калектываў па вывучэнню і прапагандзе гісторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. І вось надыйшоў знамянальны дзень — 26 чэрвеня 1974 г. — дзень прысваення Мінску ганаровага звання «Горад-герой» «за мужнасць і героізм, правуленныя жыхарамі горада ў барацьбе супраць гітлераўскіх захопнікаў, у ролі ролі ў разгортванні ўсенароднага партызанскага руху на часова акупіраванай тэрыторыі рэспублікі». Галоўнай ўрачыстасці адбыліся ў пачатку 1973 г., калі кіраўніцтва Беларусі і Мінска былі ўручаны медаль «Залатая Зорка» і ордэн Леніна.

Яўген БАРАНОЎСкі, кандыдат гістарычных навук.

БІЗНЭС НА ЗБОРІ ЧАСОЎ ВАЙНЫ

Ва ўраўненне КДБ па Магілёўскай вобласці паступіла інфармацыя, што паблізу трасы «Магілёў—Мсціслаў» у раёне вёсак Зялёны Прудок і Прылесце Чавускага раёна знаходзіцца сховішча боепрыпаснаў. На месца выехала аперацыйная група КДБ разам з саперамі-піратэхнікамі з вайсковай часткі 5523. Яны выявілі 436 мінамётных мін, 1 артылерыйскі снарад і 21 узрывальнік. Агульная вага выбуховых рэчываў у трацілаўным эквіваленце складала больш за 236 кілаграмаў. Усё, што знаходзілася ў сховішчы, было знішчана на месцы скіраваным у зямлю выбухам. Паводле паведамлення прэс-групы УКДБ па Магілёўскай вобласці, супрацоўнікі дзяржаўскай сёння выяўляюць кола асобаў, якія мелі дачыненне да незаконных раскопак.

Алена КАЗЛОВА.

ТАЙНАЕ САСЕННЕ

Незвычайную кантрабанду выявілі гомельскія памежнікі ў цягніку «Кішынёў—Санкт-Пецярбург». Паводле звестак прэс-цэнтра Дзяржажмітэта пагранічнай вайскоў Беларусі, вартыя мякы з дапамогай службовага сабакі Дрында знайшлі патаемнае сховішча ў тамбуры. У мікстолевай прасторы быў абсталяваны тайнік, дзе захоўваліся спіртная напой і 8,5 кілаграма насення гуркоў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

РАБАЎНІКІ «СПАЛІЛІСЯ» НА ЦУКЕРКАХ

Групу выхадцаў з Румыніі, якія ўчыніла 78 абрабаваняў дамоў у італьянскім горадзе Аляксандрыя, удалося затрымаць пасля крадзяжу цукерак з дзіцячымі.

Як высветлілася, прыватны дом у Аляксандрыі «чысцілі» адразу восем зладзеяў, прычым банда была ўжо даўно сфарміравана і мела на рахунку амаль восем дзсяткаў крадзяжоў за тры месяцы. Пры абыходзе дома ў пошуха нажывы адзін са злочынцаў наткнуўся на цукеркі, што ляжалі ў дзіцячым пакоі, і ўзяў сабе жменю, не падзаўрачы, што менавіта яны пазней і выддаду яго з саўдзельнікамі. Цукеркі не прыйшліся даспадобы рабаўніку, і ён хутка выпільнуў іх на зямлю непадалёк ад дома. Паліцыя, выкліканая абрабаванымі гаспадарамі, абследавала месца здарэння і знайшла недадзеныя цукеркі, якія сыгралі ключавую роллю ў затрыманні злочынцаў. З дапамогай сліны на ледзяныя паліцыя высветліла ДНК злочынцы, пасля чаго знайсіці яго не склапа цяжкасціў.

БІРУЛЬКІ

3... ВАЛАСОЎ ТУРЫСТАЎ

Паліцыя Інданезіі арыштавала мужчыну, які на працягу года тайком адразаў валасы ў турыстаў, з якіх потым вырабляў бірулькі для ключоў.

35-гадовага Нурыхама была «абрабавана» ў Джакарце ў аўтобусе: партманет жанчыны застаўся пры ёй, чаго не скажаў аб падмеце яе гонару — валасах даўжэйняй амаль да каленяў. «Мне спатрыбілася шоссэ гадоў, каб адразаць гэтыя локаны», — гаварыла ў паліцыі пацярпелая. Злочынцу хутка злавлілі. Ён аказаўся малады чалавек Агус Сеціянван. У паліцыі ён прызнаўся, што на працягу апошняга года адразаў валасы ў нічога не падразаваўшы падарожнікаў, а потым з іх рабіў бірулькі, выдаючы чалавечыя валасы за пасмачку з грывы палі. Такія аксесуары хлопец прадаваў па цене 10 000 рупій, што роўна прыкладна 1 долару ЗША.

Падрыхтаваў Ігар РЫГОРАЎ.

УСМІХНЁМСЯ!

— Перад нашым вяселлем ты мне пастаянна казаў, што я для цябе «сонейка», а зараз кожны вечар сядзіш у пільным бары? — І што тут такога? Сонца — слякота, ад спактоў — смага...

Суровыя рэаліі халасціцкага жыцця. Хаджу па кватэры, шукаю шаркветкі. Нібыта ў лесе па грыбах: знайду — не знайду, дзе яны наогул водзіцца ды і якія можна збіраць, а якія не...

Конкурс па затрыманні дыханна пад вадоў выйграў нейкі сіні мужык з тазіку з цэментам.

Адна сяброўка выхляецца перад другой. — Ты не ўяўляеш, знайшла сабе такую класнага хлопца! Ён такі багаты, падарункі сматляць мне дорыць, грошай не



Пра Турцыю кажуць «краіна кантрастаў» і гэта сапраўды так: недалёка ад амаль туршчобных раёнаў тут можа размяшчацца поўнаасця аўтаматызаваная запраўка. Кантраст і ў характары саміх туркаў — яны нетаропкія, як многія ўраджэнцы поўдня, не надта пунктуальныя, пры гэтым эмацыянальны і лёгка могуць ускіпець.

Што да іншых рыс, дык самая выбітная — гэта турэцкая гасціннасць, так некаторыя яе называюць, а другія яна падаецца навазліваасцю. Мяркуюць самі: калі ідзеш па турыстычным базарчыку, цябе ледзь не за руку хапаюць і валодкуць у свой куточак — бярэ, бярэ, купляй. Заўважаючы славянскую знешнасць, абавязкова скажуць «здравствуйте», а калі ратпам не адкажа, паспрабуюць з «добрай раніцай» да цябе дагукання. Некалкі слоў па-англійску (словы гасцінасці, назвы тавараў, некаторыя лічэбнікі) ведае кожны, хто мае хоць якое-небудзь дачыненне да турыстаў. Многім гэта дае падставу адказаць на традыцыйнае пытанне, ці гаворыце вы па-англійску, станаючы. Пры размове высветляецца, што ведаючы яны асобныя словы, аднак навошта гэтагадзя расчароўваць гося і затэняцца рапачунак? Не хочучы занадта расчароўваць інашчэмаў і насільшчыкі ў аэрапорце: яны выкрываюць назву турфрмія, якая вас сустрэае, выхплываючы вашы чамаданы і імачы іх на сваіх цяляках, пакуль вы не паспелі высветліць, што ніякага дачынення да фірмы яны не маюць, а вас толькі што развэлі на 5 долараў.

Падрыхтаваў Ігар РЫГОРАЎ.

Інфарм-укол

СІЛА МУЖЧЫНСКАЙ ПРЫГАЖОСЦІ

13 працэнтаў пацыентаў пластычных хірургаў — мужчыны. У асноўным яны кладуцца пад нож, каб выправіць форму носа, перасадзіць валасы, адкачаць тлушч, зрабіць пластыку паўека, зменшыць памер грудей.

У бліжэйшай будучыні ў індустрыі прыгажосці, відаць, наступіць мужчынская эмансцыпацыя і прадстаўнікі моцнага полу стануць паўнапраўнымі спажывачымі традыцыйна жаночых прадуктаў і паслуг. З кожным годам ва ўсіх краінах свету аб'ём рынку мужчынскай касметыкі і парфумерый павялічваецца. Цікава, што гэта не толькі шампуні, гелі і пены для галення, але і сродкі для фарбавання валасоў, ад кругоў вакол вачэй, праціоўрастворы сывороткі і нават дэкаратаўнага касметыка. Наогул мужчыны ў Еўропе складаюць прыкладна 35 працэнтаў кліентуры салонаў прыгажосці. І ходзіць моцны пош на тэрыю, але і на масаж, манікюр-педікюр, лянчэнне валасоў і... афарбоўку веек і зплічэнню. Прычым робяць усё гэта яны не пад жаночым наглядкам, а цалкам добраахвотна.

ВАЧМАН — АДПЛАЧЫНАК

Прафілактыка бізнаржасці павіна быць скіравана ў асноўным на зніжэнне зрочкавай нагаржкі. Ажыццельна павіна быць дастатковым.

Рэцыйнальным павінен быць не толькі зрочкавы рэжым, але і харчаванне. Уключыце ў рацыён больш агародніны, садавіны, малочных прадуктаў. Вельмі карысныя штодзённыя прагулкі.

Самае галоўнае пры нядобрай спадчытнасці — зварот да афтальмолага не раздзій які два разы ў год. Урач правядзе абследаванне, даць рэкамендацыі па зрочкавым рэжыму, навучыць гімнастыцы для мышц вачэй, пры неабходнасці прызначыць медыкаментознае лячэнне і/ці акулярную карэкцыю.

НЕ ТАКІЯ БЫСКОДНЫЯ ТРАВЫ

Травы, сабраныя невядома дзе, могуць быць таксічнымі, асабліва для маленькага дзіцяці, і могуць справакаваць у яго не толькі абстрактнае дыягносту, але і нейрадрмілі і нават астму.

Травы не такія і бясшкодныя, як многія падаецца. У іх утрымліваецца вялікая колькасць бялагічна актыўных рэчываў, якія ўступіваюць ва ўзаемадзеянне з рознымі сістэмамі і органамі.

ЦЕНЫ НА ТВАРЫ

Сніжкі пад вачыма могуць з'яўляцца пры зніжэнні гематлабіне, сасудзістых захворваннях, авітамінозе, хранічнай інфекцыі, захворваннях нервовай і эндыкрыйнай сістэм.

Неабходна звярнуцца да ўрача і правесці абследаванне. Магчыма, спатрэбіцца кансультацыя касметолога-тэрапеўта: сніжкі могуць сведчыць аб тлушчавых грыжах. І, канешне, імікніцеся пабыгаць стрэсу, высыпацца і часцей ўмывацца, паколькі нярэдка цені на твары — сведчанне стомленасці, дрэннага настрою, дэпрэсіі.

ЧАТЫРЫ ПАМОЧНІКІ ДЛЯ ПАДСТРАЎНІКАВАЙ ЗАЛОЗЫ

1. Харчавання варты часта і пакрысе — 5—6 разоў у дзень. Выдальціць з рацыёну сала, маргарын, тлустыя мяса, рыбу, птушку, печань, вэнджанае, кансервы, здобу, пельмені, бліны, кава, какаву, шакалад, маржанае, газіраваную і фруктовую ваду, бабовыя, рэпу, радзку, радыска, ішчае, шпінат, цыбулю, часнок, грыбы, сырую падушту, вострыя прыправы. Ягды ёшце толькі салодкія.

2. Карысны ешце ў цыкорыю, якім можна замяніць каву.

3. Выкарыстоўвайце насенне карыяндра, якое можна дадаваць падчас прыгатавання страў.

4. Вельмі карысныя тапінамбуры.

ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «КАЛИБР» (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже объектов недвижимости расположенных по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса Я.Ф., 8.

№ Лота	Наименование объекта	Об. пл. (кв.м)	Начальная цена с НДС	Задаток (белорусских рублей)
1	Здание гаража с административной пристройкой	598,8	1 104 073 000	50 000 000
2	Здание специализированное для металлургического производства и металлообработки (административно-производственное здание)	5464,5	11 890 028 000	100 000 000

Задаток перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделе ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Объекты продаются без условий. По Лоту № 1: договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, 50% цены продажи объекта оплачиваются победителем аукциона в течение 10 календарных дней, а оставшиеся 50% цены продажи объекта оплачиваются в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. По Лоту № 2: договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, 15% цены продажи объекта оплачиваются победителем аукциона в течение 20 календарных дней, а оставшиеся 85% цены продажи объекта оплачиваются в течение 60 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона по согласованному графику, установленному в договоре купли-продажи. Переход права пользования земельным участком будет осуществлен по решению госоргана по установленному законодательством порядке. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях проведения аукциона. Аукцион состоится 09 октября 2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 08 октября 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 326. Контактный телефон (8-017) 224-6134. Наш сайт в Интернете: www.rtt.by.

ТУРЦИЯ. Индырым вам забяспечаны

Пра Турцыю кажуць «краіна кантрастаў» і гэта сапраўды так: недалёка ад амаль туршчобных раёнаў тут можа размяшчацца поўнаасця аўтаматызаваная запраўка. Кантраст і ў характары саміх туркаў — яны нетаропкія, як многія ўраджэнцы поўдня, не надта пунктуальныя, пры гэтым эмацыянальны і лёгка могуць ускіпець.

«НЕ БЯРЬЦЕ ЕЖЫ БОЛЬШ, ЧЫМ МОЖАЦЕ З'ЕСЦІ» Турбаправодную ваду ў Турцыі лепш не піць (ва ўсіх разоў, калі няма жаждання адчуць на сабе дзяржэнне падарожніка — яксяць яе вымушае чакаць лепшага. У гэталях турбурацыя пра сваіх пастаяльцяў, таму змяшчаюць паперадальныя надлісы. Награвваюць ваду кіцавым чынам: на даху размяшчаюць зварэныя цысторны, а трубаўмі злучаюць іх з пласкай і шырокай ёмістасцю, я на далей усю справу роўбіць сонца. Дзякуючы вялікай плошчы награвання, вада ў ёмістасці награвецца хутчэй. З-пад крапа цячэ не кіпень, так што ў прычыне можна абясацца нават без халоднай вады.

Індырым вам забяспечаны

турацкі і па-англійску). Высынона відавочная. Жанчыны ў ісламскіх хустках і закрытым адзенні сярод адпачываючых было няшмат, інашчэмаў уразіла не столькі само адзенне, колькі тое, што жанчыны ва ўсім гэтым заходзілі ў мора. У іх, відаць, ёсць спецыяльныя купальныя касцюмы, якія не надта паглынаюць вільгаць і лёгка сохнуць.

У Кушадасы можна сабе дазволіць нават доўгае «валенне» пры гэтых слякотах і пераносцаў лёгка, бо вільготнасць мінімальна і ўвесь час дзьме прыемны брыз, што так пеціць скуру ў той час як кожна пецыць абрысы грэчаскага вострава Самос, на які адкрываюць шудоўны від з нашага пляжа. Ён быў так блізка, што, здавалася, яшчэ некалькі грабкоў — і да яго можна было дэкара- рдорды спыняла хіба што адсутнасць шэнгенскай візы.

На халь, пра нацыянальную кухню гатэльнае харчаванне ўвільняе не дае, затое з традыцыйным алкагольным напоем туркаў — ра

СКАНВОРД. Скляў Андрэй МІХАЙЛАЎ. Grid puzzle with clues in Belarusian. Includes images of a church and a monument.

ДОБРЫЯ ЛЮДЗІ

Мірск і аварыя. БМВ, ТУ 134. Фольксваген. Джып Сузукі-Вітара. Пежо, Бойн 737-500, БМВ, Мерседес... Гэта за адзін дзень. З Мінска праз Раўбічы ў аэрапорт «Мінск-2»...


Нататкі мастака



Сёння

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Могілёў, Гомель, Гродна, Брэст. Includes temperature and precipitation data.

Надвор'е на заўтра



...у суседзях

Table with weather forecasts for neighboring cities: ВАРШАВА, МАСКВА, ВІЛЬНЮС, РЫГА, КІЕЎ, С-ПЕЦЯРБУРГ. Includes temperature and weather icons.

Івану і льявня

Саша Івану ў афрыканскім поўдні нафтаграфаву розных вялікіх і малых звяруг. Жырафы, пены, сланы, львы, гіпатаматы... Свае вялізныя фотаздымкі ён раскладвае на стале. Каб на глянцавых здымках не заставалася тлустых адбіткаў ад пальцаў, Івану надзеў беляя палатка. На нешта ўрачыста ёсць у светлых шаўковых палатках. Ад урачыстасці і маўчання мяне пачало хіліць у сон. Найлепшы здымкі Івану пакінуў на самы канец доўгага прагляду. Маленькае льявня пазыхае... Ну і я не стрываюся і пазыхнуў на поўны рот: «А-а-а-а-а-а...» — «Не выслаўся?» — «А пяты устаў... Прабач. Льявня харошае, праўда... І я яго зра-зу-меў!»

Ядзя і Бутыля

Дачка патрабавала ад мяне казкі. Я выдумляў і распавядаў ёй гісторыі пра неверагодныя прыгоды звычайных рэчаў. Была ў нас вялікая бутля з-пад чырвонага балгарскага віна, якую Ядзя называла Бутыля. Таму і казкі даводзіліся расказваць ёй пра бутэльку, ні пра пляшку, ні пра бутлю, а пра Бутылю. Што там былі за казкі? Забі, не помню. Спрабу ўгадаць і не атрымаўся. Можна яно так і павінна быць? Нейкія казкі, нейкія з'явы і здарэнні трэба забываць? Я забываў казкі пра Бутылю.

Хрысціна і назелле

Прывыкнуў да назелляў немагчыма. Здаецца, і вялікай шкоды яны не робяць, але трыццаць і цяжка. Зазвычай мяне называюць жанчыны, таму склалася такое перакананне, што назелле — жаночыя паводзіны. Апошнім часам мне надучаліся сваёй увагаю Хрысціна. Кім працуе? Дзе жыве? Так і кажаць... Толькі я засну, яна тэлефануе. І каб па справе, каб з нагоды... Не! Проста ёй пагаварыць захачалася. Пра што? Абы пра што... Пра галенне ўласных ног, пра пакупу падарункаў для сям'і, пра турцыю... Хрысціна думае, што гаворыць на тэмы, цікавыя мне. Яна цешыць сябе надзеяй, што мяне і сапраўды цікавіць ступень паголеннасці яе цела, яе знешнасці і яе лішнія кілаграмы. Яна так распавядае пра душы сваіх мужчын, пра пругкасць іх клубоў, пра іх разнамоўнасць, што можа склацца ілюзія пра шчырасць Хрысціны. Але яна ніколі не б'е іх, яна ілжэ праз слова. Яна кажа пра сваё знаёмства-сяброўства з Вікам, Дзікам, Нікам і Лікам. І расказвае пра гэта ў той момант, калі ты ідзеш на пахаванне дарагога табе чалавека. Ты спрабуеш яе спыніць, але яна расказвае, як яе знаёмы Дзік усміхаўся ў труне. «Такі Яму жонка назвала маё імя! І ён усміхнуўся!» — кажа мне Хрысціна. Каб я і не бачыў на тэлеэкране машыну таго Дзіка пасля выбуху, у якой ён і загінуў, я б і паверыў. Ды чорт з ім, з тым падарваным Дзікам. З Вікам, Нікам і Лікам я патрапіў таскама ў малапрыемную сітуацыю... У сваёй знаёмства-сяброўства з Вікам, а ён кажаць, што з ім сяброўства Хрысціна. Ён яшчэ сказаў, што яна тэлефануе яму пасрод ночы і распавядае пра сяброўства з Вікам, Нікам, Лікам і Дзікам. Аказваецца, я не самотны ў сваіх пакутах ад назелля. Аказваецца, назелле — яе фірмовы стыль, яно не спантаннае, а спланаванае, адрэцыванае і выкананае халаднакроўна. Каб спраў-

Вербіцкі і «Нектар»

На вуліцы Чырвонай, у гастронам «Нектар» быў добры кафетэрыі. Там варылася даволі моцная і дастаткова смачная кава. Таму ў «Нектары» і збіралася артыстычная моладзь. Прыходзіў туды і студэнт тэатральнага-мастацкага інстытута — Сяргей Вербіцкі. Знешнасць у Вербіцкага была адметная. Высокі, чарнавокі, смуглявы — сапраўдны артыст, такому толькі Дона Жуана іграць. І раптам ён пачаў лысець, ды так хутка і так моцна, што ўсе ў «Нектары» пачалі абмяркоўваць Сяргеяву лысіню. Тэатральны вобраз Дона Жуана нежак не в'язався з аблысеннем. Сяргей запэраваў, ды так моцна, што кінуў інстытут і пайшоў працаваць на будоўлю шафэрам. Пра аблысенне гаварыць перасталі, бо шафэр з будоўлі можа быць лысы, як калена... Чаму не? Вербіцкі распавядаў, што пасля працы чытае Шэкспіра, што праз год абавязкова паступіць на рэжысёрскае аддзяленне. Ён і яшчэ нешта нейкае там гаварыў, толькі ніхто яго не слухаў. Каго ў артыстычным колы будзе цікавіць лысы шафэр з будоўлі, нават калі ён чытаў Шэкспіра? Нікога. Вербіцкі перастаў хадзіць у «Нектар», хоць там яшчэ доўга варылася моцная і смачная кава.

Феафраст і Еўбей

У старажытных цывілізацыях мяне заўсёды цікавіў і хваляваў лёс рабы. У дзяцінстве я захапляўся гісторыяй паўстання Спартака, нават пайшоў займацца вольнай барацьбою ў спартовае таварыства «Спартак». У маладосці чытаў і перачытваў з'яўля і саркастычныя тэксты раба Эзопа. Ды і цяпер я думаю, што большасць тых, хто называе сябе чалавекам, па сутнасці застаюцца рабамі. Бо не важна, да якога сродку вытворчасці яны прыктыты: галера, станок, камп'ютар — розніца малая. У запавец, пакнутым Феафрастам, ёсць згадка і пра іх. «З рабаў я ўжо даў вольнаму Малону, Цімону і Парменону; даю таскама і Манету і Калію, з тым каб яны на чатыры гады засталіся ў садзе, працавалі з усімі і паводзілі сябе беззаганна. З хатніх рэчаў, калы паліцца патрэбным пачынаць, аддаць Памілію, астатняе прадаць. Карыёна я пакідаю Дамосіму, Данака — Нялею, а Еўбей — прадаць». Як прадаць? Чаму? Што тагога ўтварыў той раб? Еўбей, пэна ж, зробіў чынак недаравальны. Таму: «Еўбей — прадаць!» Ніколі я не верыў у ўсё-дараўне. Заўсёды быў, ёсць і будзе нейкі Еўбей, якому і ў апошнія імгненні твайго жыцця быць негата будзе дараваць злы чынак. Таму богамоўны вучань Арыстоцеля і загадаў: «Еўбей прадаць!»

Хадыка і 1958 год

Чалавеку заўсёды хочацца лабелі ведаць пра час свайго нараджэння. Прынамсі, слухаць цікава. Таму я заахлалена выслухоўваў успаміны выкладчыка Хадыкі пра ягонае юнацтва, пра час майго з'яўлення на свет. Ураўні адзін фрагмент з ягонага апавядання: «Страшнае не халапа гумару. Усё навокал было сур'ёзнае, спакойнае і засяроджанае. А мне зацэлася смешнага. Я хадзіў па вуліцах, ад аднаго стэнда з газетамі да другога. Памятаецца, былі такія зашклёныя каробкі, у якіх на шчырках віселі розгорнутыя для чытання свежыя газеты? Я адшукваў гумарыстычныя калонкі, каб пасмяяцца і пайсці за наступнай порцыяй смеху...» Дакладнае назіранне: маё пакаленне з'явілася ў спакойны і сур'ёзны час. Усё лепшае, што мы зрабілі і робім, робіцца сур'ёзна. Асноўная рыса маіх раўналеткаў — сур'ёзнасць. А гумар? Веселосць і гумар — выдатныя рэчы, асабліва для таго, хто навучыўся сур'ёзна глядзець на свет.

Адам ГЛОБУС.

РУП «Логойский комхоз» (Продавец) совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости»... проводит открытый аукцион по продаже здания казармы 4/1 (общ. пл. 1606, 6 кв.м.)...

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ Скванорд (5 верасня). Па гарызанталі: Кімано. Скарпіён. Лідар. Гара. Арда. Шпак. Кіт. Лава. Якар. Мат. Куб. Кантата. Рак. Шалі. Каран. Нос. Шафэр. Аркан. Клімук. Юрта. Укол. Тона. Парад. Сколак. Драп. Залп. «Арс». Абрубка. Аса. Арган. Табэль.

Считать недействительным страховое свидетельство СООО «Белкоопстрах» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии АД № 7850266.

Квитанции ЗАО «Белнефестрах» о приеме наличных денежных средств Форма 1-СУ серии ГС № 5643474, 6028999 считать недействительными.

Студенческий билет серии А № 0067860, выданный на имя Сымановича Валентина Сергеевича, считать недействительным.

8 верасня

Сёння — Міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Адзначаецца штогод па рашэнню 4-га кангрэса Міжнароднай арганізацыі журналістаў (Бухарэст, 1958 г.) у памяць аб чэшскім журналісце Юліусе Фучыку, які быў пакараны гітлераўцамі 8 верасня 1943 года. 1380 год — адбылася Кулікоўская бітва, якая паклала пачатак вызваленню Русі ад мангола-татарскага іга. 25-тысячнае рускае войска на чале з Дамітрыем Данскім атрымлівае перамогу над 30-тысячным войскам Залатога Арды хана Мамая. На баку рускіх мужна змагаўся полк на чале з князем Андрэем Полацкім, у яким налічвалася да 3 тысяч воінаў. 1813 год — упершыню выраз «Дзяцка Сэм» з'яўляецца ў урадам Злучаных Штатаў. У перыяд другой англа-амерыканскай вайны пастаўшчыком мяса для амерыканскай арміі быў нейкі Сэм Улсан з горада Трой, штат Нью-Йорк. Мяса пастаўлялася ў бочках, на якіх з дапамогай трафарату выводзіліся вялікія літары U.S. (United States). Вартуаіні-ірландзец палічыў, што гэты надпіс абазначае пастаўшчыка і прачытаў яго як «Uncle Sam» — «дзядзечка Сэм». Але толькі ў верасні 1961 года Кангрэс ЗША вынес пастанову лічыць містэра Сэма Улсана браўцкім нацыянальнага сімвала Амерыкі — Дзяцка Сэма. «Хто малага не можа, таму і вялікае немагчымае». Міхалі Ламаносаў (1711—1765), рускі вучоны, паэт, мастак.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Ціхая лясная радасць. Прышла восень — любімая пара ўсіх грыбнікоў. Не пашкадзіць асважыць у памяці ўсё, што звязана са збіраннем і нарыхтоўкай грыбоў. Грыбы можна сустрэць амаль усюды, аднак самая смачная растуць у хваёвых і змешаных лясах. У ельніку вы зрэкаеце самыя моцныя баравік, там жа сустрачаеце грузды, апенькі і маслякі. Збіраць грыбы ў лесе не толькі прыемна, але і бяспечна, бо тыя, што светлія пасля сушкі, — белы. Астатнія, як правіла, чарнеюць. Грыбы перад сушкай не мыюць, іх проста ачышчаюць нажом. Лешы за ўсё грыбы сушыць на сонцы. Іх навізаюць на трывалую нітку (асобна шапачкі і ножкі) і вешаюць грляндамі ў месцы, якое добра праветрываецца. Калі сонца ўжо не прыпякае, застаецца духоўка ці печ. Але тут трэба сачыць, каб грыбы не прыпекліся. Для гэтага дзверцы духоўкі пакідаюць прыкрытымі, каб стварыць рух паветра. Праз пэўны час грыбы трэба пераварочваць. Высушаныя грыбы захоўваюць у шчыльна закрытай пасудзіне. У мяшчохі і пакетах яны хутка губляюць свой пах.

Надзейная сокавыціскалка. Без сокавыціскалкі ў гаспадарцы не абійсця. Імартныя, на жаль, дарагія, а вырабы ачынальна вытворчасці не вельмі надзейныя. Калі ў бліжэйшы час вы не плануеце набыць дарагію «чацку», раім змайстраваць яе сваімі рукамі. Асноўная дэтал сокавыціскалкі — цыліндр з нержавейкі даўжынёй 200 і дыяметрам 100 мм. У ніжняй яго паловіне свідруецца 120—140 адтулін па 2 мм. Знізу насюваецца таскама прасвідраванае (30 адтулін) доўжа з буржам на знешнім дыяметры цыліндра. Мацуецца яно пры дапамозе скабы і стопара дыяметрам 8 мм, які прасюваецца праз адтуліны ў сценках цыліндра (гл. мал.). Зверху цыліндр накрываецца накрывкай з прываранай да яе гайкай. Аб'ём цыліндра 1,5 л. Унутр устаўлены лёгказдымны поршань з накрывальнай цэнтравой заточкай. Накрывка мацуецца пры дапамозе дзвюх шпіль дыяметрам 8 мм, сагнутых пад вуглом 90 градусаў. У гайку накрывкі ўкручваецца вінт, які конусам на канцы ўпіраецца ў цэнтравую заточку поршня, на верхні канец надзяваецца дзержанне і мацуецца вінтам-стопарам. Як падрыхтаваць апарат да работы? Перад вышчаканнем соку ўвердыта плады і караняплоды трэба здрабніць. Усе дэталі сокавыціскалкі старанна прамываць, прымываюць доўга да цыліндра, засыпаць да палавіны аб'ёму цыліндра масу, устаўціць поршань, надзець накрывку, замацаваць яе шпількамі і паставіць сабраную сокавыціскалку ў каструлю. Затым закруціць вінт і ўстанавіць на яго дзержанне. Кручэннем дзержанна ствараецца ціск на поршань і на перапарочную масу, вадаксы праз адтуліны ў доўжы і цыліндры вышчакяе ў каструлю. Пасля работы механізм трэба разабраць, прамываць і прасушыць — у гэтым гарантыя, што ён праслужыць доўга. Неабходнае папярэджанне: сокі з садавіны і гародніны маюць павышаную кіслотнасць, таму ўсе дэталі, якія сударэняцца з сокам, павінны быць вырабленыя з нержавейкі ці палудзінна чыстым волавам.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень. ШАЛЯМ ЛЕПШ ПАЗЬЯГАЦЬ КАНТАКТАЎ, а Рыбам наадварот — быць больш камунікабельнымі. АБЕН. Захопача каб усё ішло па плану, але для гэтага яго давядзецца не толькі скласці, але і ўпарадкаваць. Акрэпле ваша воля, стане лягчэй настойваць на сваім. Лішняя справа рашуна адмяць — гэта спатрэбіцца вам і ў асабістым жыцці, і ў рабоце. У аўторак будзеце больш уважлівыя да інфармацыі, якую атрымаеце, — тады вы апынеццеся ў патрэбны момант у патрэбны час. У чацвер магчыма невялікая непрыемнасць у сямейных справах. Адасоблены лад жыцця ў выхадны дні толькі пойдзе вам на карысць. ЦЯПЦЯЦ. Зможаце бліснучым вострым розумам, у вас ёсць шмат шчырага неземнага ў кампаніі. Адпачываеце і веселіцеся ад душы. У серадыне тыдня даведзеце крыху папрацаваць — аднак, які дзіўна, вы ўспрымаеце гэта з лёгкасцю, калі не з задвальным. Прадэманструеце калегам сваю якасць лінара. Найбольш спрыяльныя дні на гэтым тыдні — чацвер і пятніца, неспрыяльны — аўторак. БЛІЗНЯТЫ. Лешы за ўсё заняцка паступовым асаветам новай прасторы. Гэты перыяд прыносяць зносіны з шчырымі людзьмі. У пачатку тыдня вас могуць заадаць камандзіроўкай, з якой вы пастыхова справіцеся — чым заслужыце адабрэнне начальства. У сераду могуць абвастрыцца адносіны з калегамі: не варта довадзіць справу да канфілічнай сітуацыі. У пятніцу, перш чым прыняць адказнае рашэнне, ацаніце сітуацыю з розных бакоў і, пажадана, парайцеся з кім-небудзь. У нядзелю вас будуць акружаць камфортная абстаноўка і станоўчыя эмоцыі. РАК. Вас можа чакаць творчы ўздым, які вынік, нечакана ўдаляе вырашэнні праблемных задач, якія патрабуюць узгаднення з начальствам. Вы будзеце зносіцца больш, чым звычайна. Іншыя людзі дапамогуць убачыць спрыяльныя магчымасці. У аўторак і сераду лепшым вамым упрыжкам не будзе сілласць — менавіта яна дазволіць пазбегнуць прамашак і недэкаў у рабоце. У другой палове тыдня лешы заняць пазіцыю чаканя і рытывацця да кампрамісаў, якія дазваляць вырашчаць наперад. ЛЕУ. Прадуманасць у дзеньнах пойдзе толькі на карысць вайкар'еры. Нерадзійчыны падыход дапаможа пры рэалізацыі творчых ідэй, задуму і планаў. У панядзелак прывесці ў парадак справы будзе нялёгка, але неабходна. У аўторак лешы не разглядаць дзеляваць прапановы, бо вас можа падвесці недастаткова інфармацыя. Пачынаючы з чацвярга магчымы кароткія паездкі. Запэнаўце на выхадны дні што-небудзь незвычайнае і арыгінальнае. ДЗЕВА. Пастарайцеся захаваць спакой і разважлівасць. Не дазваляйце затрымлівацца ў палоне сваіх ілюзій. У панядзелак паспрабуйце асабіва дакладна выконваць усё свае абавязкі. Есць шанец, што ваша правагацісць не застанеца незаўважанай. Апроч таго, дзень удалы для паездкаў і падарожжаў, камандзіровак і пераездкаў, гандлю і судовых спраў. У аўторак пажадана не плавнаць сур'ёзных дзеляваць сустрач. Серада прыдатная для ўсякай работы. У чацвер лешы не пачынаць новых спраў, не варта нікуды пераязджаць. Старэйшыя падтрымліваць сябе ў прыязным настроі, кантраляваць эмоцыі. У суботу вельмі пажадана заняцца вырашчэннем хатніх спраў і праблем. Есць шанец скончыць тыдзень з пачуццём глыбокага задавальнення ад асведавання значнасці ўсяго, што зроблена вамі. ШАЛІ. Давядзецца даказаць свой высокі прафесіяналізм. Добры тыдзень для людзей твор-

УРОК НЕ ПАЙШОЎ НА КАРЫСЦЬ. Чарговае здарэнне з удзелам «бяспраўнага» вадзіцеля адбылося ў Мінску. Паводле звестак упраўлення Дзяржаўтаінспекцыі МУС краіны, аварыя адбылася срод белага дня на вуліцы Ангарскай. Сталічны жыхар не справіўся з кіраваннем легкавым аўтамабілем «Форд» і ўрэзаўся ў дрэва. Ад атрыманых раненняў вадзіцель загінуў на месцы ДТЗ. Міх іншым, 8 жніўня гэтага года ён быў пазбавлены вадзіцельскага пасведчання за кіраванне транспартным сродкам у нецвярозым стане. Але, як бачна, зрабіць належныя высновы з таго ўрока 42-гадовай мічанцін не пажадаў. Мікола ДЗЯБЕЛА.